

Three overlapping circles in shades of blue are located on the left side of the page, partially overlapping the title text.

Інструкцыя па бяспецы прылады

DCP-T300/T500W/T700W/MFC-T800W

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Японія

Уважліва прачытайце гэтую брашуру перад пачаткам працы з дадзенай прыладай ці выкананнем любых дзеянняў па яе абслугоўванні. Невыкананне дадзенай інструкцыі можа прывесці да павышэння рызыкі пажару, атрымання электрычнага ўдару, апёкаў ці ўдушэння. Кампанія Brother не нясе адказнасці за нанясенне шкоды ў выпадках, калі ўласнік прылады не падпарадкоўваўся рэкамендацыям, змешчаным у дадзенай інструкцыі.

Як карыстацца гэтай інструкцыяй:

- 1 Прачытайце інструкцыю цалкам, перш чым карыстацца прыладай, і захавайце яе для атрымання даведкі ў будучым.
- 2 Уважліва выконвайце рэкамендацыі, выкладзеныя ў дадзенай інструкцыі, заўсёды падпарадкоўвайцеся папярэджанням і інструкцыям, пазначаным на гэтай прыладзе.
- 3 Калі пасля прачытання дадзенай інструкцыі ў вас узнікнуць сумневы наконт спосабу ўжывання гэтай прылады, просьба звяртацца ў службу падтрымкі кліентаў Brother ці да мясцовага дылера Brother.
- 4 Каб пераканацца, што ўсе рэкамендацыі зразумелыя, вывучыце сімвалы і ўмоўныя адзнакі, ужытыя ў дакументацыі.

Сімвалы і ўмоўныя адзнакі, ужытыя ў дакументацыі

У дадзеным дакуменце ўжытыя наступныя сімвалы і ўмоўныя адзнакі.

Выконвайце ўсе папярэджанні і інструкцыі, пазначаныя на дадзенай прыладзе.

ПАПЯРЭДЖАННЕ

Знак **ПАПЯРЭДЖАННЕ** пазначае патэнцыйна небяспечную сітуацыю, якая, калі яе не прадухіліць, здатная прывесці да смерці альбо сур'ёзных пашкоджанняў.

АСЦЯРОЖНА

Знак **АСЦЯРОЖНА** пазначае патэнцыйна небяспечную сітуацыю, якая, калі яе не прадухіліць, здатная прывесці да нязначных пашкоджанняў ці пашкоджанняў сярэдняй ступені.

ВАЖНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ

Знак **ВАЖНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ** пазначае патэнцыйна небяспечную сітуацыю, якая, калі яе не прадухіліць, здатная прывесці да нанясення шкоды маёмасці альбо страты функцыянальнасці прылады.

ЗАЎВАГА

Знак **ЗАЎВАГА** абумоўлівае асяроддзе эксплуатацыі, умовы ўсталявання ці спецыяльныя ўмовы прымянення.



Значкі забароны пазначаюць дзеянні, выкананне якіх забаронена.



Гэты значок пазначае, што забаронена ўжыванне гаручых сумесяў.



Гэты значок пазначае, што забаронена ўжыванне арганічных растваральнікаў, напрыклад, спірту і вадкасцяў.



Гэты значок папярэджвае аб небяспецы пападання чарніла ў вочы.



Гэты значок папярэджвае, што забаронена глытаць чарніла.



Гэты значок пазначае, што бутэльку з чарнілам неабходна трымаць вертыкальна.



Значкі небяспекі пашкоджання электрычным токам папярэджваюць пра рызыку атрымаць электрычны ўдар.



Значкі небяспекі пажару папярэджваюць пра рызыку ўзнікнення пажару.

Тлусты Тлусты шрыфт пазначае спецыяльныя кнопкі на панэлі кіравання прылады ці на экране камп'ютара.

Курсіў Курсівам вылучаная важная інфармацыя альбо спасылкі на роднасную тэму.

Courier New Тэкст, набраны шрыфтам Courier New, пазначае паведамленні, адлюстраваныя на LCD-дысплеі прылады.

ЗАЎВАГА

На ілюстрацыях у дадзенай інструкцыі адлюстраваная мадэль MFC-T800W.

Інфармацыя пра складанне і публікацыю

Інструкцыя да прылады складзеная і апублікаваная, каб прадаставіць найноўшую інфармацыю па бяспецы карыстання прыладай на момант публікацыі. Інфармацыя, змешчаная ў інструкцыях, можа быць зменена.

Па найноўшых інструкцыі просьба звяртацца на сайт <http://support.brother.com>.

Выберыце бяспечнае месца для прылады



! ПАПЯРЭДЖАННЕ



Выберыце месца, дзе тэмпература трымаецца паміж 10 °C і 35 °C і вільготнасць паміж 20% і 80% (без кандэнсату).



НЕ размяшчайце прыладу ва ўмовах уздзеяння прамога сонечнага святла, празмернай целлыні, адкрытага агню, каразійных газаў, вільгаці ці пылу. Азначаныя дзеянні могуць прывесці да рызыкі атрымання электрычнага шоку, электрычнага ўдару або пажару. Гэта таксама можа нанесці шкоду прыладзе і (ці) перашкодзіць яе працы.



НЕ размяшчайце прыладу каля хімічных рэчываў або ў месцах, дзе магчымыя праліванні на яе хімічных рэчываў. Калі хімічныя рэчывы ўступяць у кантакт з прыладай, існуе рызыка пажару ці электрычнага шоку. У прыватнасці, арганічныя растваральнікі ці вадкасці, напрыклад, бензін, разбаўляльнік фарбы, вадкасць для зняцця лаку ці дэзадарант могуць растапіць ці растварыць пластыкавае пакрыццё і (ці) кабелі, што прывядзе да рызыкі пажару ці электрычнага шоку. Гэтыя ці іншыя хімічныя рэчывы таксама могуць прывесці да паломкі прылады альбо змянення яе колеру.

АСЦЯРОЖНА

Памясціце прыладу на роўную, устойлівую паверхню, якая не падвяргаецца ўдарам і вібрацыі, напрыклад, на стол. Памясціце прыладу каля тэлефоннай разетки (толькі для мадэляў MFC) і стандартнай заземленай электрычнай разетки.

НЕ кладзіце на прыладу цяжкія прадметы. НЕ кладзіце прыладу на няўстойлівы возік, падстаўку ці стол, асабліва калі магчымае з'яўленне дзяцей каля прылады. Прылада цяжкая і можа зваліцца, што прывядзе да атрымання траўмаў вамі ці іншымі асобамі і сур'ёзнага пашкоджання прылады. Для прылад з функцыянальнымі магчымасцямі сканавання існуе дадатковая рызыка атрымання траўмы, калі разаб'ецца шкло сканера.

Пазбягайце ўсталявання прылады ў зонах з інтэнсіўным рухам людзей. Калі прылада вымушана ўсталявацца ў падобнай зоне, неабходна забяспечыць яе размяшчэнне ў бяспечным месцы, дзе яе не могуць выпадкова перакуліць, што можа прывесці да атрымання траўмы людзьмі ці сур'ёзнага пашкоджання прылады.

ВАЖНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ

- НЕ кладзіце прадметы зверху на прыладу. Падобныя дзеянні павышаюць рызыку перагрэву, звязанага з непаладкамі прылады.
 - НЕ стаўце перад прыладай нічога, што здатнае заблакаваць выхад атрыманых факсаў (толькі для мадэляў MFC) ці надрукаваных старонак. НЕ размяшчайце ніякія прадметы на шляху атрыманых факсаў (толькі для мадэляў MFC) ці надрукаваных старонак.
 - НЕ размяшчайце прыладу побач з крыніцамі памехаў (напрыклад, побач з дынамікамі ці базавымі станцыямі бесправадных тэлефонаў вытворцы, адрознага ад кампаніі Brother). Азначаныя дзеянні могуць перашкодзіць працы электронных кампанентаў прылады.
 - НЕ размяшчайце прыладу на нахіленай ці перакошанай паверхні. НЕ нахіляйце прыладу пасля запаўнення ёмістасцяў для чарніла. Азначаныя дзеянні могуць прывесці да пралівання чарніла і пашкоджання ўнутраных дэталей прылады.
-

Агульныя меры засцярогі

ПАПЯРЭДЖАННЕ

Для ўпакоўкі прылады ўжытыя пластыкавыя пакеты. Пластыкавыя пакеты — не цацкі. Каб пазбегнуць небяспекі ўдушэння, трымайце пластыкавыя пакеты па-за доступам немаўлят і дзяцей і ўтылізуйце іх належным чынам.

(Толькі для мадэляў з функцыяй бесправадной сеткі)
НЕ ўжывайце прыладу побач з любым медыцынскім электрычным абсталяваннем.
Радыехвалі з прылады могуць паўплываць на медыцынскае электрычнае абсталяванне і прывесці да непаладак, што можа выклікаць няшчасны выпадак з хворым.

Для карыстальнікаў з электроннымі сардэчнымі стымулятарамі
Дадзеная прылада генеруе слабое магнітнае поле. Калі вы адчуваеце любыя незвычайныя сімптомы, звязаныя з працай сардэчнага стымулятара, падчас знаходжання каля прылады, адыдзіце ад прылады і неадкладна звярніцеся да доктара.







НЕ ўжывайце гаручыя рэчывы, аэразолі любога тыпу, арганічныя растваральнікі ці вадкасці, якія змяшчаюць спірт ці аміяк, для ачысткі ўнутранай ці знешняй паверхні прылады. Азначаныя дзеянні здатныя прывесці да пажару ці атрымання электрычнага ўдару. Замест гэтага неабходна ўжываць сухую бязворсавую тканіну. Рэкамендацыі аб ачыстцы прылады глядзіце ў Basic User's Guide (Інструкцыя карыстальніка па базавых функцыях).

⚠ АСЦЯРОЖНА




Дачакайцеся, пакуль паперы выйдуць з прылады, перш чым забіраць іх. Парушэнне гэтай рэкамендацыі можа прывесці да пашкодвання пальцаў з-за заціскання іх ролікам.

НЕ змяшчайце іншародныя прадметы ў ёмістасць для чарніла. Гэта можа прывесці да паломкі прылады.


Каб пазбегнуць пашкодванняў, не памяшчайце пальцы ў зоны, пазначаныя на ілюстрацыях.



НЕ пераносьце прыладу, трымаючыся за накрыўку сканера, накрыўку для вызвалення ад заціскання паперы ці кантрольную панэль. Гэта можа прывесці да выслізвання прылады з рук.



Пераносьце прыладу, толькі змяшчаючы рукі пад усёй прыладай.





Калі чарніла патрапіць на скуру, у вочы ці ў рот, неабходна неадкладна выканаць наступныя дзеянні:

- Калі чарніла патрапіла на скуру, неадкладна змойце яго вадой і мылам.
- Калі чарніла патрапіла ў вочы, неадкладна прамыйце іх вадой. Невыкананне гэтых дзеянняў можа прывесці да пачырванення вачэй ці лёгкага запалення. У выпадку з'яўлення незвычайных сімптомаў звярніцеся да доктара.
- Калі чарніла патрапіла ў рот, неадкладна выплюньце яго і звярніцеся да доктара.



- Асцерагайцеся пападання чарніла ў вочы ці рот падчас запаўнення ёмістасці для чарніла.
- Трымайце бутэльку з чарнілам па-за дасягальнасці дзяцей.
- Пазбягайце праглынання чарніла.
- НЕ скаланайце бутэльку з чарнілам. Магчымае выцяканне чарніла падчас вагання бутэльнікі.
- НЕ захоўвайце бутэльку з чарнілам у месцы, у якім назіраюцца тэмпературныя ваганні.
- НЕ размяшчайце бутэльку з чарнілам ва ўмовах уздзеяння прамога сонечнага святла.
- НЕ ўпускайце з рук і не пашкоджайце бутэльку з чарнілам.
- Калі ў бутэльніцы засталася чарніла, шчыльна закруціце накрыўку і пастаўце бутэльку з чарнілам на роўную паверхню ў халаднаватым цёмным месцы.

НЕ праводзьце рукой уздоўж краю паперы для прынтара.
Магчымае нанясенне траўмаў вострымі краямі паперы.

ВАЖНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ


- Адключэнне электрычнага сілкавання можа знішчыць інфармацыю ў памяці прылады.
- НЕ падключайце прыладу да электрычнай разеткі, да якой падключаны буйныя прылады ці іншае абсталяванне, для працы якога неабходная вялікая магутнасць. Выкарыстанне прылады супольна з іншай(ымі) прыладай(амі) можа прывесці да электрычнага перанапружання, што выкліча ўключэнне аўтаматычнага засцерагальніка ці перагаранне плаўкага засцерагальніка.
- Рэкамендуецца прымяняць толькі арыгінальнае чарніла.
Выкарыстанне неарыгінальнага чарніла можа выклікаць пашкоджанне галоўкі для друку, а таксама прывесці да змены колераў і якасці друку.

Бяспечнае падключэнне прылады


⚠ ПАПЯРЭДЖАННЕ



Унутры прылады размешчаныя высокавольтныя электроды. Перш чым дакранацца да ўнутраных частак прылады, у тым ліку для звыклага абслугоўвання (напрыклад, чысткі), пераканайцеся, што выцягнулі з электрычнай разетки шнур сілкавання, а таксама тэлефонны кабель (RJ-11) (толькі для мадэляў MFC).



НЕ бярыцеся за вілку вільготнымі рукамі.



Заўсёды пераконвайцеся, што вілка цалкам устаўлена ў разетку.



НЕ дапускайце назапашвання пылу на вілцы, разетцы ці на прыладзе.



НЕ спрабуйце самастойна праводзіць абслугоўванне прылады. Адкрыццё ці зняццё накрывак нясе пагрозу атрымання ўдару току высокага напружання і іншыя рызыкі, а таксама можа ануляваць гарантыю на прыладу. У выпадку непаладак у працы прылады неабходна звяртацца ў службу падтрымкі кліентаў Brother ці да мясцовага дылера Brother.



НЕ дапускайце кантакту вадкасці любога тыпу з вілкай ці разеткай.



Калі вада, іншыя вадкасці ці металічныя прадметы патрапілі ўнутр прылады, неабходна неадкладна выцягнуць вілку прылады з разетки і звярнуцца ў службу падтрымкі кліентаў Brother ці да мясцовага дылера Brother.



Прылада павінна падключацца да крыніцы пераменнага току з параметрамі, пазначанымі на пашпартнай таблічцы. НЕ падключайце яе да крыніцы пастаяннага току ці інвертара. Калі параметры вашай крыніцы энергіі невядомыя, звярніцеся да кваліфікаванага электрыка.




Бяспека шнура сілкавання:

- НЕ стаўце рэчы на шнур сілкавання.
 - НЕ размяшчайце прыладу ў месцах, дзе на шнур могуць наступіць.
 - НЕ памяшчайце прыладу ў месцы, дзе шнур расцягваецца ці іншым чынам дэфармуецца.
 - Ад падобных дзеянняў шнур зробіцца зношаным ці парэпаным.
-



Гэтая прылада абсталявана 3-полюснай заземленай вілкай сілкавання. Такая вілка падыдзе толькі да разетки з заземленнем. Гэта неабходна для бяспекі працы. Калі вы не можаце ўставіць вілку ў разетку, звярніцеся да электрыка з просьбай замяніць састарэлую разетку. НЕ падключайце заземленую вілку прылады да любой іншай разетки, акрамя апісанай вышэй. Гэта можа прывесці да атрымання электрычнага ўдару.





(толькі для мадэляў MFC)

Асцярожна праводзьце і перападключайце тэлефонныя лініі.

Ніколі не дакранайцеся да тэлефонных правадоў альбо неізаляваных клем, за выключэннем выпадкаў, калі шнур тэлефоннай лініі не ўстаўлены ў разетку сілкавання. Ніколі не падключайце тэлефонны провад падчас навальніцы. Ніколі не ўсталёўвайце тэлефонную разетку ў вільготным месцы.



НЕ карыстайцеся прыладай і не прымяняйце шнур, калі шнур зношаны ці парэпаны. Падчас адключэння прылады НЕ дакранайцеся да пашкоджанага ці парэпанага ўчастка.



НЕ цягніце за шнур сілкавання, бярыцеся толькі за вілку. НЕ стаўце рэчы на шнур сілкавання. НЕ размяшчайце прыладу ў месцах, дзе на шнур могуць наступіць. Азначаныя дзеянні могуць прывесці да атрымання электрычнага ўдару ці пажару.



Кампанія Brother настойліва раіць НЕ ўжываць падаўжальнікі ніякага тыпу.

Абслугоўванне прылады

ПАПЯРЭДЖАННЕ



У выпадку падзення прылады альбо пашкодвання корпуса існуе пагроза атрымання электрычнага ўдару. Адключыце прыладу ад электрычнай разетки і звярніцеся ў службу падтрымкі кліентаў Brother ці да мясцовага дылера Brother.



Калі прылада нязвыкла награваетца, з яе ідзе дым, моцны пах, або калі вы выпадкова вылілі на прыладу вадкасць, неадкладна адключыце яе ад разетки сілкавання. Звярніцеся да мясцовага дылера Brother ці ў службу падтрымкі кліентаў Brother.

ВАЖНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ

Калі прылада не працуе належным чынам пры ўмове выканання інструкцыі па эксплуатацыі, выконвайце толькі тыя настройкі, якія пералічаныя ў інструкцыі па эксплуатацыі. Няслушная настройка іншых функцый можа прывесці да пашкодвання прылады, а для рамонту і аднаўлення нармальнай працы могуць спатрэбіцца сур'ёзныя высілкі кваліфікаванага спецыяліста.

Гарантыя на прадукт і адказнасць

Ніякая інфармацыя, змешчаная ў дадзенай інструкцыі, не павінна ўплываць на існуючую гарантыю на прыладу і не можа інтэрпрэтавацца як прадастаўленне дадатковай гарантыі на прыладу. Невыкананне патрабаванняў інструкцыі па бяспецы можа зрабіць гарантыю на прыладу несапраўднай.

ПАПЯРЭДЖАННЕ

НЕ дапускайце кантакту прылады з вадкасцю. Забаронена карыстацца гэтай прыладай каля крыніц вады, у тым ліку побач з ваннай, ракавінай, басейнам; побач з прыладамі, якія змяшчаюць ваду, у тым ліку халадзільнікамі, а таксама ў сырым падвале.

Пазбягайце карыстання прыладай падчас навальніцы. Можа існаваць нязначная рызыка атрымання электрычнага ўдару ад маланкі.

НЕ выкарыстоўвайце дадзеную прыладу, каб паведаміць пра ўцечку газу, калі яна знаходзіцца побач з месцам уцечкі.

Ужывайце толькі шнур сілкавання, які ўваходзіць у камплект пастаўкі прылады.

АСЦЯРОЖНА

Дадзеную прыладу неабходна размяшчаць побач з электрычнай разеткай са зручным доступам. У выпадку надзвычайнага здарэння неабходна адключыць шнур сілкавання ад электрычнай разеткі, каб цалкам выключыць сілкаванне.

Інфармацыя аб адпаведнасці (толькі для мадэляў MFC)

ДАДЗЕНАЕ АБСТАЛЯВАННЕ ПРЫЗНАЧАНАЕ ДЛЯ ПРАЦЫ З ДВУХПРАВАДНОЙ АНАЛАГАВАЙ ТЭЛЕФОННАЙ СЕТКАЙ, АБСТАЛЯВАНАЙ АДПАВЕДНЫМ РАЗДЫМАМ.

Кампанія Brother папярэджвае, што дадзеная прылада можа працаваць няслушна ў краіне, адрознай ад той, дзе яна першапачаткова набывалася, і не распаўсюджвае гарантыю на прыладу, калі яна падключана да тэлефоннай лініі агульнага карыстання ў іншай краіне.

Дэкларацыя адпаведнасці (толькі для Еўропы)

Мы, кампанія Brother Industries Ltd., зарэгістраваная па адрасе 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Японія, сведчым, што дадзеная прылада адпавядае асноўным патрабаванням усіх адпаведных дырэктыв і пастановаў, якія прымяняюцца ў Еўрапейскай Супольнасці.

Дэкларацыю аб адпаведнасці можна спампаваць з нашага сайта. Наведайце сайт <http://support.brother.com> і:

-> выберыце “Manuals”

-> выберыце сваю мадэль

Дэкларацыя адпаведнасці дырэктыве R&TTE (Радыё- і тэлекамунікацыйнае абсталяванне) 1999/5/EC (толькі для Еўропы) (Распаўсюджваецца на мадэлі з інтэрфейсамі для тэлекамунікацыяў і (ці) радыё)

Мы, кампанія Brother Industries Ltd., зарэгістраваная па адрасе 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Японія, сведчым, што дадзеныя прылады адпавядаюць умовам дырэктывы R&TTE 1999/5/EC. Копію Дэкларацыі аб адпаведнасці можна спампаваць у адпаведнасці з інструкцыямі з раздзела, прысвечанага Дэкларацыі адпаведнасці (толькі для Еўропы).

Бесправадная сетка (Толькі для мадэляў з функцыяй бесправадной сеткі)

Рашэнні для памяшканняў

Радыёперашкоды

Дадзеная прылада адпавядае стандарту EN55022 (CISPR Publication 22)/клас В. У выпадку падключэння прылады да камп'ютара з дапамогай кабелю USB даўжыня кабелю не павінна перавышаць 2 метраў.

Дэкларацыя аб адпаведнасці міжнароднаму стандарту ENERGY STAR®

Мэтай міжнароднай праграмы ENERGY STAR® з'яўляецца садзейнічанне распрацоўцы і папулярызцыі энергазберагальнай аргтэхнікі.

Як удзельнік праграмы ENERGY STAR®, кампанія Brother Industries, Ltd. заяўляе, што дадзеная прылада адпавядае нарматывам ENERGY STAR® па энергазбераганні.



Тэхнічныя становішчы Мытнага Звяза



Декларація про відповідність (Ukrainian)
вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в
електричному та електронному обладнанні
(затвердженого Постановою №1057 Кабінету Міністрів України)

Виріб відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні (ТР ОВНР).

Вміст небезпечних речовин у випадках, не обумовлених в Додатку №2 ТР ОВНР:

1. свинець (Pb) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
2. кадмій (Cd) – не перевищує 0,01 % ваги речовини або в концентрації до 100 частин на мільйон;
3. ртуть (Hg) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
4. шестивалентний хром (Cr⁶⁺) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
5. полібромбіфеноли (PBB) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
6. полібромдефенілові ефіри (PBDE) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон.

Декларация о соответствии (Russian)
требованиям Технического регламента об ограничении использования некоторых вредных веществ в
электрическом и электронном оборудовании
(утверждённого Постановлением №1057 Кабинета Министров Украины)

Изделие соответствует требованиям Технического Регламента об Ограничении Использования некоторых Вредных Веществ в электрическом и электронном оборудовании (ТР ОИВВ).

Содержание вредных веществ в случаях, не предусмотренных Дополнением №2 ТР ОИВВ:

1. свинец (Pb) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
2. кадмий (Cd) – не превышает 0,01 % веса вещества или в концентрации до 100 миллионных частей;
3. ртуть (Hg) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
4. шестивалентный хром (Cr⁶⁺) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
5. полибромбифенолы (ПББ (PBB)) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
6. полибромдифеноловые эфиры (ПБДЭ (PBDE)) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей.

Declaration of Conformity (English)
with the requirements of Technical Regulation on the Restriction Of the use of certain Hazardous Substances
in Electrical and Electronic Equipment
(adopted by Order №1057 of Cabinet of Ministers of Ukraine)

The Product is in conformity with the requirements of Technical Regulation on the Restriction Of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (TR on RoHS).

The content of hazardous substance with the exemption of the applications listed in the Annex №2 of TR on RoHS:

1. Lead (Pb) – not over 0,1wt % or 1000wt ppm;
2. Cadmium (Cd) – not over 0,01wt % or 100wt ppm;
3. Mercury (Hg) – not over 0,1wt % or 1000wt ppm;
4. Hexavalent chromium (Cr⁶⁺) – not over 0,1wt % or 1000wt ppm;
5. Polybrominated biphenyls (PBBs) – not over 0,1wt % or 1000wt ppm;
6. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) – not over 0,1wt % or 1000wt ppm.

Гандлёвыя знакі

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer і Windows phone з'яўляюцца зарэгістраванымі гандлёвымі знакамі ці гандлёвымі знакамі карпарацыі Майкрасофт (Microsoft Corporation) у Злучаных Штатах Амерыкі і (ці) іншых краінах.

Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone, iPod touch і OS X з'яўляюцца гандлёвымі знакамі кампаніі Apple Inc., зарэгістраванымі ў Злучаных Штатах Амерыкі і іншых краінах.

App Store з'яўляецца знакам абслугоўвання кампаніі Apple Inc.

Adobe, Illustrator і Reader з'яўляюцца зарэгістраванымі гандлёвымі знакамі ці гандлёвымі знакамі карпарацыі Adobe Systems Incorporated у Злучаных Штатах Амерыкі і (ці) іншых краінах.

Nuance і PaperPort з'яўляюцца гандлёвымі знакамі ці зарэгістраванымі гандлёвымі знакамі кампаніі Nuance Communications, Inc. ці яе даччыных кампаній у Злучаных Штатах Амерыкі і (ці) іншых краінах.

AOSS з'яўляецца гандлёвым знакам кампаніі Buffalo Inc.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance і Wi-Fi Protected Access з'яўляюцца зарэгістраванымі гандлёвымі знакамі альянса Wi-Fi Alliance®.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup і лагатып Wi-Fi Protected Setup з'яўляюцца гандлёвымі знакамі альянса Wi-Fi Alliance®.

Android, Android Market, Google Cloud Print і Google Play з'яўляюцца гандлёвымі знакамі кампаніі Google, Inc. Ужыванне гэтых гандлёвых знакаў ажыццяўляецца з дазволу кампаніі Google.

Mozilla і Firefox з'яўляюцца зарэгістраванымі гандлёвымі знакамі фонду Mozilla Foundation.

UNIX з'яўляецца зарэгістраваным гандлёвым знакам кансорцыума The Open Group у Злучаных Штатах Амерыкі і іншых краінах.

Linux з'яўляецца зарэгістраваным гандлёвым знакам Лінуса Торвальдса ў ЗША і іншых краінах.

Тэкставы гандлёвы знак Bluetooth з'яўляецца зарэгістраваным гандлёвым знакам, які належыць кампаніі Bluetooth SIG, Inc.; на ўжыванне падобных знакаў кампаніяй Brother Industries, Ltd. распаўсюджваецца ліцэнзія.

Intel з'яўляецца гандлёвым знакам карпарацыі Intel Corporation у ЗША і (ці) іншых краінах.

Усе кампаніі, праграмае забеспячэнне якіх згаданае ў дадзенай інструкцыі, маюць уласныя ліцэнзійныя пагадненні на ўжыванне праграмага забеспячэння, якое ім належыць.

Любыя гандлёвыя назвы і назвы вырабаў кампаній, якія сустракаюцца на вырабах кампаніі Brother, у спадарожных дакументах і любых іншых матэрыялах, з'яўляюцца гандлёвымі знакамі ці зарэгістраванымі гандлёвымі знакамі гэтых адпаведных кампаній.

Заўвагі аб ліцэнзаванні праграм з адкрытым зыходным кодам

У камплект пастаўкі дадзенай прылады ўваходзіць праграмнае забеспячэнне з адкрытым зыходным кодам.

Каб азнаёміцца з заўвагамі аб ліцэнзаванні праграм з адкрытым зыходным кодам, перайдзіце ў раздзел для спампоўвання інструкцый на старонцы сваёй мадэлі ў Цэнтры рашэнняў Brother па адрасе <http://support.brother.com>.

Аўтарскае права і ліцэнзіі

©2015 Brother Industries, Ltd. Усе правы захаваныя.

Камплект пастаўкі дадзенай прылады ўключае праграмнае забеспячэнне, распрацаванае наступнымі вытворцамі:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. УСЕ ПРАВЫ ЗАХАВАНЫЯ.

©2008 Devicescape Software, Inc. Усе правы захаваныя.

Камплект пастаўкі дадзенай прылады ўключае праграмнае забеспячэнне “KASAGO TCP/IP”, распрацаванае кампаніяй ZUKEN ELMIC, Inc.

Служба падтрымкі кліентаў Brother

Служба падтрымкі кліентаў

Наведайце сайт <http://www.brother.com>, каб атрымаць кантактную інфармацыю мясцовага аддзялення Brother.

Пункты сэрвіснага абслугоўвання

Каб атрымаць сэрвіснае абслугоўванне ў сваёй краіне, звярніцеся ў мясцовае аддзяленне Brother. Адрасы і тэлефоны мясцовых пунктаў абслугоўвання можна знайсці на сайце <http://www.brother.com>, выбраўшы сваю краіну.

Незаконнае ўжыванне капіравальнага абсталявання

Капіраванне пэўных тэкстаў альбо дакументаў з намерам здзейсніць махлярства з'яўляецца злачынствам. Ніжэй прыведзены няпоўны спіс дакументаў, капіраванне якіх можа быць незаконным. Мы раім звярнуцца па параду да юрыста і (ці) ў адпаведную дзяржаўную ўстанову ў выпадку ўзнікнення сумневаў у сувязі з пэўным прадметам альбо дакументам:

- Валюта
- Аблігацыі ці іншыя пазыковыя абавязацельствы
- Дэпазітныя сертыфікаты
- Службовыя дакументы ўзброеных сіл ці прызыўныя дакументы
- Пашпарты
- Паштовыя маркі (гашаныя і нягашаныя)
- Іміграцыйныя дакументы
- Дакументы для атрымання грашовай дапамогі
- Чэкі і вэксалі, выпушчаныя дзяржаўнымі ўстановамі
- Ідэнтыфікацыйныя жэтоны і знакі ўзнагароды

Акрамя таго, паводле заканадаўства некаторых краін, забаронена капіраванне вадзіцельскіх пасведчанняў і (ці) дакументаў, якія сведчаць пра наяўнасць права ўласнасці на аўтатранспартны сродак.

Забаронена капіраваць дакументы, абароненыя аўтарскім правам, за выключэннем раздзела аб добрасумленных паводзінах, які адносіцца да раздэлаў дакумента, абароненага аўтарскім правам. Капіраванне дакумента ў некалькіх асобніках сведчыць пра злоўжыванне. Творы мастацтва прыраўноўваюцца да дакументаў, абароненых аўтарскім правам.

brother



www.brotherearth.com